

Ч Ы Т А Н К А

для 2-ое клясы беларускіх дапаўняльных школаў

(Першая чытанка паслья лемантара)

Дараўгія настаўнікі й бацькі!

Выданьне гэтае прызначанае для вучняў беларускіх дапаўняльных (сыботніх) школаў у англоўных краёх вольнага съвету, а таксама для беларускіх дзяцей, якія ня маюць магчымасці наведваць сыботнія школы.

ЧЫТАНКА будзе друкавацца часткамі. Усяго выйдуць 3 часткі – па 24 балонкі ў кожнай. Спадзяўмся, што апошняя частка *Чытанкі* выйдзе яшчэ сёлета – у 1966 годзе.

У 2-ой і 3-яй частцы будуць зымешчаныя вершы й казкі, а таксама апавяданні на тэмы беларускіх традыцыйных і нацыянальных съвятаў.

Паралельна з Чытанкай для 2-ое клясы Выдавецтва Беларускага Школьнага Фонду апрацоўвае *Падручнік Беларускага Мовы* для 2-ое клясы, які будзе ў вакноўным складацца з правапісных практикаванняў.

* * *

ПАРАДЫ Й ВЫЯСНЕНЬНІ:

а) Адказваючы на *пытанні* (пастайленая ў канцы кожнага апавядання), вучні набываюць практику выражанць свае думкі пабеларуску ды правільна звязваць паасобныя, ведамыя ім, беларускія слова.

Пажадана, каб вучні адказвалі на гэтыя пытанні *пісьмова* (як хатніе заданні). У школе настаўнік можа *параўнанць* розныя адказы й выбраць з іх або скласыць з іх найлепшыя адказ.

Адказваючы на ўсе пытанні вусна або пісьмова, вучні фактычна перадаюць сваім словамі зъмест цэлага апавядання.

б) Чытаючы, вучні павінны таксама паступова *узвядзачваць свой беларускі слоўнік* – запас беларускіх слоў. Дзеля гэтага ўкладальнік апрацаваў да кожнага апавядання *СЛОЎНІЧАК*, у якім выясняюцца незразумелыя слова.

Паколькі гэта магчыма, незразумелае слова выясняеца іншым, ведамым вучню, беларускім словам, або апісаннем.

Калі няведамае слова цяжка або й немагчыма выясняніць пабеларуску, тады яно перадаецца коратка *лаангельску* – адным словам, або трапней фразай.

Ю. Станкевіч – укладальнік ЧЫТАНКІ.

Т Р Ы М А Т Ы Л Ь К І



Лётаюць тры матылёнкі з кветкі на кветку: чырвоны, жоўты й белы. П'юць салодкі мёд з кветак. І так прыемна ім у сонечны дзень.

Неспадзявана ў гэты час надыйшоў праглённы дождж, а матылькі былі далаёка ад сваёй хаткі. Прылітаюць яны да сонечніка, які пахіліў сваю галоўку, і просяць яго :

– Сонечніку, ратуй нас. Раствулі сваю кветку і ўпусціці нас у сярэдзіну. Калі нас не схаваеш, то мы загінем на дажджы.

Сонечнік глянчы на іх і сказаў:

– Жоўтага прыйму. Ягоны колер такі, як маёй кветкі. А чырвоны й белы хай выбачаюць.


Тады кажа жоўты матыльёк "Як ты ня прыймеш маіх братоў, то і я не пайду да цябе. Разам мы жылі ў шчасці, так што не пакіну іх у няшчасці. Разам будзем гінуць". І паляцелі.

Бачаць яны пры дарозе шыпшыну. Змокла яна, пахіліла галоўку, дрыжыць ад холаду. Прылітаюць да яе матылькі.

– Прыймі нас, атулі нас! – просяць.

– Чырвонага атулю, іншых ня прыйму, – кажа шыпшына.

На гэта адазваўся чырвоны матыльёк:



— Выбачай! Ня буду я ратаваць сябе, калі мае браты маюць загінцу.

І паляцелі далей.

Ужо ледзь махаюць крыльямі — так перамоклі, ужо ледзь дыхаюць, так змучыліся. Пабачылі лілею, просяць, каб іх прыняла.

А лілея кажа:

— Белага прыйму, бо ён такі, як мая кветка. А жоўтага й чырвонага колеру ня люблю. Ня прыйму гэных матылькоў.

Тады кажа белы матылёк:

— Прыймі маіх двух братоў. А мне лепш загінцу, чымся сябе ратаваць і прыглядацца на згубу сяброў.

Пакінулі лілею й паляцелі далей на дажджы.

Пабачыла гэта сонца з-паза хмары. Усьцешыла яго вельмі братняя любоў матылькоў. Прыгрэла яно мачней, і разъвеяла хмары. Перастаў ісьці дождж, а цёплыя сонечныя праменіні абсушылі прамочаныя крылы матылькоў, абаగрэлі іх цела.

Весела лёталі матыльочки ў ясных праменінях сонца.

1. Чаму матылькі не скаваліся ў сонечніка?
2. Чаму яны не засталіся ў шыпшыны?
3. Чаму яны пакінулі лілею?
4. Чаму перастаў ісьці дождж?

Слоўнічак:

- Неспадзявана надыйшоў дождж = нечакана надыйшоў дождж.
- Сонечнік = sunflower.
- Загінем на дажджы = прападзем на дажджы.
- Шыпшына = a wild rose.
- Сонечныя праменіні = rays of sun.

ЧАТЫРЫ ЖАДАНЬНІ

Мікітка наезьдзіўся на саначках эль ледзянай гары і на канькох па замерзлай рацэ, прыбег дамоў, румяны, вясёлы і кажа бацьку:

— Як весела зімою! Я хацеў-бы, каб увесы час зіма была!

— Запішы сваё жаданье ў маю кішэнную кніжку, — сказаў бацька.

Мікітка запісаў.

Прыышла вясна. Мікітка ў волю набегаўся за стракатымі матылькамі па зялённым лузе, нарваў кветак, прыбег да бацькі й кажа:

— Што за хараство — гэтая вясна! Я жадаў-бы, каб заўсёды вясна была!

Бацька ўзноў выняў кніжку і загадаў Мікітку запісаць сваё жаданье.

Надыйшло лета. Мікітка з бацькам адправіўся на сенажаць. Увесе доўгі дзень весяліўся хлопчык: лавіў рыбу, назьбіраў ягад, куляўся ў думяным сене, а ўвечары сказаў бацьку:

— Вось ужо сяняня я павесяліўся ў волю! Я жадаў-бы, каб лету канака ня было!

І гэтае жаданье Мікітка было запісаны ў тую-ж кніжку.

Наступіла восень. У садзе зьбіралі плады — румяныя яблыкі й жоўтыя груши. Мікітка быў у захапленні й сказаў бацьку:

— Восень лепшая за ўсе поры году!

Тады бацька выняў сваю запісную кніжку і паказаў хлопчыку, што ён тое-ж самае казаў і пра вясну, і пра зіму, і пра лета.

1. Як гуляюць дзэеці ўзімку?
2. Што робяць дзэеці ўвясну?
3. Як яны гуляюць улетку?
4. Што яны робяць увесені?
5. Назаві зімовыя месяцы!
6. Назаві веснавыя месяцы!
7. Назаві летнія месяцы!
8. Назаві восенскія месяцы!

Слоўнічак:

- Жаданье = хаченіне, a wish.
- Румяны = чырвоны.
- Румяны яблык, румяныя щокі.
- Стракаты матылёк = матылёк розных колераў.
- Луг, сенажаць = a meadow.

- Д у х м я а е с е н а = пахуче сена.
- П л а д ы на д р ё в а х = fruit.
- М і к і т к а бы ў у захапленні = ён бы ў вельмі рады.

ЯК ЗАБЛУДЗІЛА МАЛАЯ РУЖОВАЯ СЬВІНКА

Малая ружовая съвіначка выбегла із свайго хлява, а калі агледзелася й захацела вярнуцца назад, ніяк не магла знайсьці дарогі.

Бегла яна, бегла, ажно спатыкае каня.

— Прабач, конь, — пытаецца малая съвінка, — ці ня можаш ты мне паказаць дарогу да съвінарніка?

— Але-ж, пэўна магу, — адказаў конь. — Вось гэтай дарогай праста трэба зрабіць трыццаць вялікіх кроکаў, і будзе съвінарнік.

— Дзякую, дзякую! — квінула съвіначка і пабегла па дарозе. Яна рабіла такія вялікія крокі, як толькі магла, але як яна не старадлася, не магла такая маленка съвіначка рабіць такіх кроکаў, як конь сваімі даўгімі ногамі. І дзеля гэтага, як яна зрабіла 30 кроکаў, спынілася яна зусім не каля съвінарніка й ня бачыла яго навет здалёку, бо такая малая съвіначка й ня можа далёка бачыць.

Вось угледзела яна на лісьце зялёнага палявога казёлчыка, падбегла да яго хуценька й пытаецца:

— Прабач, казёлчык, ці можаш мне сказаць, як мне знайсьці дарогу да съвінарніка?

— Магу! — зацьвіркаў казёлчык. — Зрабі ўздоўж гэтай дарогі прыблізна 200 малых скокаў, тады будзе ўзгорак і за ім дала іна, дык у даліне яшчэ зробіш 100 скокаў, але ўжо вялікіх.

— Дзякую! — крынула малая съвіначка і пачала скакаць. Яна скакала, аж прыскакала на горку й скакала далей у даліну. Але яе вялікія скокі былі шмат большыя ад скокаў палявога казёлчыка.

І калі малая, ружовая съвіначка налічыла сто вялікіх скокаў, праскочыла яна шмат далей за свой хлеў, не заўважыўшы гэтага. Спынілася яна на скраю дарогі і ня ведала, што ёй рабіць. Съвінарнікі так і ня было. Але вось пабачыла яна пад кустом съпячага вожыка. Яна падышла й далікатна таўханула яго лычом.

— Прабач, вожык, ці ня можаш мне сказаць, як мне знайсьці дарогу да съвінарніка?

— Але, я гэта магу зрабіць. Вось з гэтай горкі трэба каціцца



үніз. І калі ты, скаціўшыся, стукнешся аб каменныя плоты, тады ідзі каляя плоту аж да брамы. Ідзі праз браму, а там ужо знойдзеш сваю хату.

Дурненка малая ружовая съвіначка надзымулася, як пузыр, і пачала каціцца з горкі.

І калі вожык, пакрыты шорсткімі іголкамі, мог каціцца па калючаму іржышчу й па каменых, то малая съвінка, маючы толькі далікатную ружовую скурку, не магла. Калі яна дакацілася да муру, як-же яна выглядала! Уся яе скора была падрапана й крывавілася, а ў галаве ў яе круціўся ўесь съвет. Жаласна пачала квікаць-плакаць малая ружовая съвінка ды церці сваю бедную дурненку галоўку, ажно бачыць нешта съмешнае: вось падымалася малая горка зямлі ўгару, а зь яе высуваецца нос крата.

— Ах, кроцік, прабач, ці ня можаш мне сказаць, як мне вярнуцца ў съвінарнікі?

— О, так, хоць я рэдка туды праграбаю дарогу, бо яна для мяне за брудная. Але, калі хочаш — дык ідзі за мною па гэтым тунэлю да першага вялікага корана, тады грабі налева ад яго і ўсё проста. Дык хадзі за мной! — і крот зынік у сваім тунэлю.

Съвінка ўсадзіла свой лычык у тунэль, але ніяк не магла ўлезіці ўся ў дзюрку, бо яна была куды большая за крата. Тады села яна й пачала з гора голасна квікаць.

Але гэтым разам яна мела шчасьце ўось чуе пяшчотнае, знаёмае хруканье свае мамы й яе цяжкія крокі.

— Ах, мама, я заблудзіла! — хліпала яна. — Я пыталася каня, як мне знайсьці дарогу. Ён сказаў, што маю рабіць вялікія крокі. Я пыталася палявога казёлчыка — ён радзіў мне скакаць, я пыталася вожыка — ён сказаў мне каціцца з горкі. Наканец я папыталася крата — ён сказаў, што я мушу грабесыці. Усё я рабіла і ніяк

не магла знайсьці дарогі да свае хаты.

Хру, хру, – сказала мама, – запамятай сабе гэта: звычай каня, палявога казёлчыка, вожыка й крата – гэта ня звычай съвініні. Добра яшчэ, што ты ня пыталася ў савы, бо мусіла-б чакаць, пакуль зывівіца на небе месяц. На будучыню ведай: дарогі трэба пытацица толькі ў съвініні, або найлепш не адыходзь далёка ад съвінарніка, тады й не заблудзіш. З гэтымі словамі пайшла мама ў съвінарнік, а побач зь ёю, блізка да яе прытуліўшыся й малая ружовая съвіначка.

1. Выпішы з чытанкі назовы ўсіх зьвяроў!
 2. Якім спосабам гэтыя зьвяры рухаюцца?
 3. Дзе гэтыя зьвяры жывуць?
 4. Чаму съвінка не магла знайсьці дарогі дамоў?
 5. Што ёй парадзіла мама?
-

Слоўнічак:

- Хлеў = stable.
- Съвінарнік = хлеў для съвіней.
- Прыблізна 200 скокаў = about 200 jumps...
- Даўгіна = a valley.
- Вожык = roscupine.
- Лыч = нос у съвініні.
- Іржышча = поле, дзе ўжо пакасілі збожжа.
- Мур = каменная або цагляная съянія.
- Крот = mole.
- Праграбаю сабе дарогу = пракопваю сабе дарогу(кажа крот).
- Крот зънік = крот прапаў.
- Пяшчотнае хруканыне = ласкавае хруканыне...
- Ён радзіў мне = He gave me advice...
- Звычай зьвяроў = customs of animals.
- Сава = owl.

ПРИРОДА ГАТУЕЦЩА ДА СНУ

Пакарацелі цёплыя летнія дзянькі. Перастала грэць яснае сонійка. Не падымаетца яно высака над зямлёю. Ягоныя праменіні на съвецяць ужо так ясна. Яны ўжо ня грэюць маткі-зямлі. Зату-

манілася неба. Няма таго дня, каб сівяя хмары ня плавалі над зямлёю. Пачаліся прымараўкі. Ліст на дрэвах пажоўк і асыпаўся, і зыгінулі кветкі, што ўбіралі поле й луг. Ня шастаюць у траве конікі, ня гудуць каля вульляў чполкі, "не таўкуць куцьці" камары й мошкі. Птушкі адны за аднымі зьбіраюцца ў вялікую дарогу.. Уся прырода пачынае заміраць.

Ужо й халодная восень прыйшла. Сонейка рэдка паказваеца з-за хмараў. Позна ўзыдзе, нявысака падымецца ды зноў схаваецца. Хмары ня зыходзяць зь неба. У паветры цішыня. Усе хаваюцца ад холаду й дажджу. Змоўклі вясёлыя птушкі-пяноні. Ня відаць харошанькіх матылькоў. Усё пахавалася. Усё пакінула нас разам із сонейкам. Толькі высака над зямлём чуваць маркотныя крыкі журоў лёў. Борзда лятуць яны з поўначы на паўдня і сваімі крыкамі быццам шлюць нам сваё раззвітаныне.

Агаліўся й парадзей лес. Стайць ён, як сірата, сумны й маркотны. А ці той гэта луг? Дзе яго кветкі, дзе пышная трава? Кветкі пасохлі, траву скасілі. Адзін вечер ня мае сабе прыпынішча. Носіцца ён па голай зямлі, круціць сухое лісце ды расьсявае съпелае насеньне з травы й дрэваў. Усё чарннее і траціць свой колер. Толькі жыта маладое расьце й руніцца. Ды й яго скора замарозіць мароз. У гэты позні асеньні час уся прырода падобная да спрацаванага чалавека, што пасьля цяжкое працы заснуў моцным сном.

1. Як зъмяніўся луг увесені?
 2. Як зъмяніўся лес?
 3. Як зъмянілася поле?
-

Слоўнічак:

- Праменіні сонца = rays of sun.
- Маркотны = сумны, невясёлы.
- Жураўлі = cranes.
- Борзда = скора, хутка.
- Каля вульляў = near the beehives.
- Жыта руніцца = жыта зеляннее, робіцца зялёным.
- Насеньне = seeds.

В О Ж Ы К

Ці трымалі вы калі-небудзь вожыка ў хаце? Калі не, то папрабуйце. Гэта вельмі цікавая жывёліна. А калі ёсьць у хаце мышы, дык будзе вялікая карысць, бо вожык умее лавіць мышай лепш яшчэ, як кот. Дзікі вожык спачатку баіца чалавека, але, калі яму нічога кепскага не рабіць і даваць смачную яду, ён скора прывыкае да чалавека і пачынае жыць у хаце, усё



роўна як кот ці сабака. Улетку вожык есьць жукоў, конікаў, чарвякоў. Узімку ловіць мышэй, любіць булку з малаком, есьць і садовіну, а калі нестасе гэтага корму, то будзе есьці ўсякае мяса.

Усю зіму вожык, калі жыве на волі, сьпіць, закапаўшыся дзенебудзь у мох. Сон гэты, як відаць, патрэбен вожыку, бо калі ня даць яму заснунець, то ўлетку ён хварэе, а часта й здыхае. Дзеля гэтага трэба яму даць заснунець хоць на адзін месяц.

У няволі вожык можа пражыць некалькі гадоў, калі яго добра даглядаць. Нядобра толькі тримаць вожыка ў хаце дзеля таго, што ён цэлую ноч кішпарыць па хаце й не дастае спаць. Алё часамі ўдаецца адчуць яго ад гэтага. Толькі немагчыма стрымаць вожыка ў месячную ноч. Тады ён робіца вельмі рухлівы, трывожыца да бегае па хаце. Мабыць месяц мае нейкую сілу над вожыкам, як над тымі людзьмі, што ходзяць па месяцы.

-
1. Якак карысць з вожыка?
 2. Што трэба рабіць, каб вожык прывык жыць у хаце?
 3. Чым корміцца вожык?
 4. Што робіць вожык у месячную ноч?
-

Слоўнічак:

- Вожык = porcupine.
- Карысць = use.

Карысная жывёліна = a useful animal.

Якай зь яго карысць?

– Дзікі (вожык) = a wild porcupine.

– Мох = moss.

– Вожык жыве на волі = ён жыве ў лесе.

– Вожык трывожыца = баіца нечага.

Трывога = страх.

В А В ё Р К А



У лясініка жыла вавёрка. Узяў ён яе яшчэ маленькаю з гняздада. Яна яшчэ ня ўмела сама есьці. Яе пайлі малаком цераз маленькую дудачку. Напіўшыся малака, вавёрачка лажылася спаць у жмені таго, хто яе дзяржаў. Скора яна падрасла і асвойталася з сям'ёю лясініка. Ускочыць яна, бывала, на каго-небудзь і пачне лазіць, як па хвоі, то ўверх, то ўніз; гуляла валасамі а часамі на плячы й засыне. Чужых вавёрка ведала і хавалася ад іх. Даволі было паклікаць каму-небудзь свайму, і яна, як куля, высакавала з свае хованкі. А як садзіліся есьці, вавёрка залазіла на плячо гаспадару і выглядала сабе смачную яду. Яна вельмі любіла сувязыя гуркі. Як толькі гаспадар браў на вілкі кусочак гурка, яна хапала і, як бачыш, зъядала. Яшчэ лепш любіла вавёрка цукар. Ласа ела яна і гарэхі, трymаючи іх у пярэдніх лапках і прагры-

заочы ў лупіне дзірачкі.

Уначы вавёрка спала. Прачыналася яна заўсёды ў вадзін час і будзіла дзяцей. Ускочыўшы на іх пасыцель, яна залазіла пад коўдру і тузала дзяцей лапкамі за валасы. Пакуль жыла вавёрка ў хаце лясьніка, яна служыла ўчехай для ўсіх сям'і. Але воля дара жэй за ўсё на сьвеце. Раз убачыла яна ў садку сваю таварышку. Выскачыўшы з хаты, яна ўцякла ў лес разам із сваім новым сябрам. Як не даглядалі вавёрку ў хаце, ўсё-ж такі ляпей і весялей было жыць на волі, дзе шмат такіх, як яна, вавёрак.

Там яна вывела і сваю сямейку – чатыры маленькія вавёрачки. Уночы сядзела яна зь імі ў гняздзечку, зробленым з моху і галінак у густой лінене, а ўдзень шпарка лазіла па дрэвах, шукаючи пажывы: гарэхаў, мурашчыных яечкаў або насенінья з яловых ці хвадовых шышак.

1. Як апнулася вавёрка ў лясьніковай хаце?
2. Як яна гуляла эль людзьмі?
3. На якую яду яна была ласая?
4. Чаму вавёрка ўцякла ў лес?
5. Якое пажывы шукае вавёрка для свае сям'і?

Слоўнічак :

- Вавёрка = a squirrel.
- У жмені = у руцэ.
- Жменя пяску = handful of sand.
- Асвойталася з сям'ёю = прывыкла да сям'і.
- Хвоя = pine tree.
- Ласа ела яна гарэхі = з прыемнасцяй ела гарэхі.
- Мох = moss.
- Я ліна = fir tree
- Шукаючи пажывы ... = шукаючи яды.
- Мурашчыны яечкі
- Мурашка = an ant.
- Насенінне = seeds.



ЛІС

Як толькі надыйдзе вечар, выбягае ліс на паліванье. Ціха ѹдзе ён па лесе, лёгка, як па паветры. Асьцярожна ступае ён сваймі мяkkімі лапкамі. Нідзе не зашалпocha, ня трэсъне. То стане, паслухае, то папаўзе па зямлі, то за куст сядзе. І ўсё слухае, усё выглядае ды нюхае паветра сваім войстрым носікам. Але і тут ён часу ня траціць: то жучка знойдзе ды зьесьць, то мыш або жабу лопнє лапкаю і пракаўте. Ніводнага гняздзечка не прапусціць ён, з усіх павыбірае яечкі. Маленькую птушку, зайца ці вавёрку, як бачыш, падашукае. Цапнє зубамі, прыдушиць і нясе сваім лісянітам.

Любіць таксама ліс паходзіць па балоце, – там і жабаў шмат і ўсякіх неас্তярожных птушак. Добрая пажывіца для спрытнага ліса ёсьць і ў полі і на лузэ. Шмат там птушак, мышэй і розных дробных звяяркоў. Любіць ліс пажывіцца і курамі, адно бацца сабакаў і да вёскі падыходзіць толькі тады, як вельмі галодны.

Наесца ліс, утоміца, – годзе ўжо лавіць птушак і звяяркоў. Узлезе ён на пень, скруціца абаранкаю і салодка дрэмле. Або ў нару забярэцца й спакойна сьпіць. Шмат у лісавай нары́ходаў і выхадаў на ўсялякі выпадак. Там ліс съмелы й нікога не бацца.

1. На каго ліс палюе?
2. Што ён знаходзіць у вёсцы?
- Ці часта ён туды ходзіць?
3. Дзе съпіць ліс пасьль паляваньня?

Слоўнічак:

- Паляваньне = hunting.
- Паляваць = to hunt.
- Пракаўтне мыш = праглыне мыш...
- Пажыва = яда, корм.
- На лузе ...
Луг = meadow.
- Дробныя зывяркі = маленькія зывяркі.
- Годзе ўжо ... = Досыць ужо ...
- Пень = корч = tree stump.
- Съмелы = той, хто не баіца.

ВАЎЧОК

Ганулька вельмі любіла свайго сабаку Ваўчку. Калі Ваўчок быў шчанючком, яна добра даглядала яго, карміла, мыла й навет часала. Ваўчок не адходзіў ад Ганулькі, усюды бегаў за ёю і слухаў яе.

Раз улетку, калі ўжо пасьпелі ягады, сяброўкі паклікалі Ганульку ў лес па ягады. Яна ўзяла свой прыгожы кошык, які сплётёў ёй у падарунак старэйшы брат Кастусь, і пабегла за дзяўчаткамі. Ваўчок таксама здаволена бег зь імі. На лясной палянцы, паміж пнёў у траве, было шмат суніцаў. Дзеці весела съмяяліся, зъбираючы ягадкі. Каждай дзяўчынцы хацелася як найхутчэй называць поўненку свою пасудзінку. Яны разъбегліся па палянцы і, каб ня згубіцца, голасна перагукваліся.

Ганулька старанна зъбірала суніцы ў новы кошык і назъбіраўшы поўны, яна радасна ўзьдыхнула й села на пнёнк адпачыць. Ваўчок, набегаўшыся ў лесе за птушкамі, стаміўся і ўлёгся ля свае гаспадынкі, паглядаючы сваім пытлівымі і разумнымі вачыма. Раптам Ваўчок усхапіўся і кінуўся пад ногі Ганульцы.



Дзяўчынка вельмі спалохалася, бо ўбачыла, што Ваўчок тармошыць і рве вялікую гадзюку, якая падпаўзла да пня, на якім сядзела дзяўчынка. Ганулька ўсхапілася, пачала крычаць і плацць, бо бачыла, што гадзіна кусае Ваўчку. Прыйбеглі дзяўчаткі й кіямі дабілі гадзюку. Ганулька клікала Ваўчку, але яго нідзе ня было. Ён зынік. Дзеці сумныя без Ваўчка, вярнуліся дамоў.

Аднак праз два тыдні Ваўчок вярнуўся дахаты, але худы і галодны. Ганулька дапытвалася ў таты й мамы, дзе быў Ваўчок гэтак доўга, чаму ён тады зь лесу ўцёк і куды? Тата расказаў ёй, што разумныя сабакі ведаюць лекавыя травы, каб лячыць раны ад укусаў ядавітых гадзюкоў. Вось-жо Ваўчок такою травою лячыўся ад атрутных укусаў гадзіны.


1. Чаму Ваўчок усюды бегаў за Ганулькай?
2. Якім спосабам выратаваў Ваўчок Ганульку?
3. Чаму Ваўчок не вярнуўся адразу дамоў?
4. Чым лечацца сабакі ад атрутных гадзінай?

Слоўнічак:

- Лекавая трава = трава, зь якое часам робяць лекі.
 - Ядавітая гадзіна = a poisonous snake.
- Падобнае слова : атрутная.

- Шчанючоқ = малады сабачка
Падобнае слова: шчанё (шчаняты)
- Ягады пасъпелі = ягады сталі съпелыя.
Съпелая ягада = a ripe berry.
Съпель яблык, съпель памідор.
- Ганулька старанна зъбірала ягады = яна вельмі старалася, зъбіраючи ягады.
- Здаволена = з прымнасьцій.
- Палянка = пустое месца сядрод лесу.
- Паміж пнёў у траве...
Пень (пні) = частка дрэва, што застаецца пры зямлі пасъля таго, як зрезалі дрэва. Падобнае слова : корч.
- Суніцы = strawberries.

НАЦІСК у слове: ГАДЗІНА. – Каторая гадзіна?
ГАДЗІНА. – Гадзіна ўкусіла Ваўчка.



МАЕ САНАЧКІ

Былі гэта маленькія саначкі, але якую я вялікую меў зь іх уезду!

Зараз за будынкамі быў узгорак. На вярху ўзгорак я стаўляў

саначкі, садзіўся на іх і ехаў уніз. На палавіне ўзгорка толькі вецер сывістай кали маіх вушэй, а потым я ехаў так хутка, што лётам выскачыў на чыстае поле.

Першы раз прайшло мне вельмі добра. Але другім разам ня ведаю, што зрабілася. Пачаўшы зъяжджаць з горкі на санках, я раптам апнуўся пад санкамі. Знаў на санках. Знаў праз галаву пад санкі. І так я куляўся аж на сам ніз, дзе ўжо пусьціў санкі, якія паляцелі ў поле, а я па пояс узグラ у сънезе.

Спачатку санкі гэтак часта езьдзілі па мне, як і я на іх, але пазней я навучыўся імі так добра кіраваць, што ня раз запрашаў і маму, каб са мною села – але мама казала, што ня мае часу.

-
1. Што сталася з хлапцом, як ён зъяжджаў з горкі?
 2. Дзе ён апнуўся? Што сталася з санкамі?
 3. Чаму пазней ён не баяўся запрасіць маму на санкі?

ТРЕЛЬ

У часе калядных вакацыяў дзеці зъбіраліся ля школы. Лекцыяў ня было, але прыянмней пагуляць у грамадзе, чымся сядзець самому дома.

Аднаго разу, ужо пасъля сънданняня Юлік глянуў у вакно ды крикнуў: ” – Пятрусь! Глядзі! Коўзанка! ” Але гэта ня была коўзанка, а толькі санкавая трэль. Хлапцы з трэйціяй і чацвертай клясы рабілі гэтую трэль за школай.

Адны палівалі спадзістую съежку вадой, каб добра абмерзла. Іншыя абівалі па баках сънег, каб санкі не зъяжджалі ў бок. Юлік і Пятрусь пабеглі як найшпарчэй на ўзгорак. Пятрусь, засонышыся, задыхаўшыся, загаманіў:

- Дайце мне лапату, буду памагаць вам!
- Ужо кончылі работу, – адказаў. – Трэль ужо гатовая.
- А ці сылізкая? – пытаецца Пятрусь.
- Папрабуй! – съмяяцца.
- Ведама, папрабую! – ды імкнецца на трэль, хоць Юлік яго адцягвае за рукаво.
- Папрабуй! – сказаў Пятрусь ды скочыў на трэль, на самую

сярэдзіну. Але там запрауды было надта сылізка. Пятрусёвы ногі разъехаліся ў розныя бакі. Дарма ён махаў рукамі ды неяк сымешна падскакваў. Нарэшце паваліўся ѹ на пляchoх зъехаў аж на ніз. На шчасьце нічога яму нясталася.

— Ведаеш, што, Пятрусь? — сказаў вучыцель, які стаяў каля школы. — На санках ці не ляпей ехалася-б?

У той-жа дзень па паўдні наладзілі адчыненне трэлі. Збудавалі браму, упрыгожылі яе сцяжкамі ды зялёнымі галінкамі.

Вучыцель тут сказаў:

— Я думаю, што першым на санках паедзе Пятрусь, бо ён ужо трэль знае.

З сымехам пасадзілі Пятруся, але цяпер ён зъехаў добра. І ад таго часу, аж да самага вечара на трэлі чуліся вясёлыя галасы.

1. Што гэта коўзанка?
2. Як рабілі хлапцы трэль?
3. Як зъехаў Пятрусь першы раз на трэлі?
4. Што прыгатавалі хлапцы да адчынення трэлі?

ЗІМОЙ У ЛЕСЕ

Усё замяло сынегам. Белыя галінкі дрэваў нахіліліся да самае зямлі. На сынезе відаць съяды зъяроў. Толькі ѹ самым лясным гушчары няма съядоў. Там ляжыць старая хвоя, якую зламала бура. Каля яе мяцеліца намяла вялікую гурбу сынегу.

Страшнае гэта месца, і яго абыходзяць усе зъяры.

Выбяжыць на палянку зайчик пагрызыці асінавых галінак, а да сынежнай гурбы ён не падыходзіць. Выйдзе рыжая лісічка, папалюе на лясных мышэй, а да старой хвоі і не наблізіцца. Навет шэры воўк і той абыходзіць яе. А ѹ вялікі мароз над гурбай падымаетца пара, і здаецца тады, што дыхае сынег.

Чаму гэта так?

Слоўнічак:

- Съяды зъяроў = footprints.
- Хвоя = sasna = pine tree.

— Мяцеліца = сынежная бура = snowstorm.

— Напалюе на мышэй = наловіць мышай.

1. Чым узімку кормяцца заяц і лісіца?

СТАРАЯ ЙГРУША

Захварэла старая йгруша.

Як толькі выйшаў уясну вусень зь яечак, што ляжалі зь леташняга году пад карою, зараз-жа пачаў грызыці йгрушу, смактаць яе сок, нішчыць і рабаваць. Цяжка было бараніца беднай старой ігруши, і яна захварэла і стала сохнучы.

Усе ѿ садочку надта любілі старую йгрушу. Каля яе і вавёрка, і краты, і мыши польныя ня раз прыпыніак знаходзілі. Каля карэння йгруши расло шмат усялякіх прыгожых кветак з салодзенкім сокам, і штодня гу лі там працавітая чолкі, зьбіраючы мядок. А колькі было там жучкоў, муҳаў і іншае машкары!

Ігруша кожнага ахвотна прыймала і кожнаму што-небудзь давала. Дык і гора было агульнае, як захварэла іхная апякунка-ігруша.



Склікалі раду й пастанавілі, ня трацячы часу, пакліаць доктара. Прасіць доктара ўзяліся вецер і ластаўка.

Хутка прыляцеў і доктар. Выглядаў ён важна, быў у чорным плашчы і белай камзэльцы. Нос меў даўгі, але акуляраў яшчэ не насыў. Называўся ён надта гучна: чорны дзяцел.

Доктар зараз-жа стаў аглядзіць хворую. Ён стукаў, уважна слухаў, падстаўляў то адно, то другое вуха, круціў галавою — вось так, як гэта дактары заўсёдыробяць.

— Гм, гм! — сказаў ён, нешта мяркуючы, — хвароба вельмі цяжкая.

— Але-ж хворую адратаваць можна? — з трывогаю пыталася вавёрка.

— Можна то можна, але трэба рабіць апэрацыю, — адказаў доктар.

– Ну, што-ж? – Рабеце, калі іншае рады няма.

Пачалася апэрацыя. Дзяцел круціў дзюбам дзіркі у йгрушы, усоўваў туды свой даўгі язык і даставаў адтуль заразу – вусень.

Хутка йгрушы крыху палепшала. І самога доктара ня надта ўтаміла апэрацыя, бо ён што часіну падымаў галаву ўгару ды здаволена разглядаўся навокал, быццам хоҷучы сказаць:

– Паглядзеце, які я спраўны!

– Стук-стук! – разносілася па ўсім садзе, аж людзі су ўмаліся й пыталіся:

– Ці не каваль тут жыве, ці што?

Дзяцел абстукаў і абледзіў усе дрэвы ў садзе, ніводнага не прамінуў. І меў ён цікавую прывычку: зыходзіў з дрэва заўсёды задам, падпраючыся хвастом, як палкаю. Сыпярша птушкі съмяяліся з гэтакае хады, але ластаўка вытлумачыла, што гэтак усе дзяцялы ходзяць.

Прайшло з тыдзень часу. Вось дзяцел і кажа ластаўцы:

– Цяпер нашая хворая ачуняе. Усіх чарвякоў зь яе я выгнаў.

– Мабыць спадар доктар хацеў сказаць: выеў? – паправіла ластаўка.

Засаромеўся дзяцел і сказаў:

– Ну, так, так! Але ці-ж гэта ня ўсё роўна? Даволі таго, што чарвякоў няма, ігруша будзе здарова.

Сказаўшы гэта, доктар цяжка ўздыхнуў і прамовіў:

– Але я прыцеміў, што тут ёсьць і іншыя хворыя.

– Хто-ж такі?

– А вось тыя яблынькі. Усе яны павінны лячыцца, бо кепска будзе.

Зажурылася ластаўка, сумна зрабілася і іншым птушкам, як сказаў ім дзяцел гэтую балочую навіну. Іншае рады ня было, як прасіць дзяцла, каб ён тут назаўсёды асеў ды па чарзе лячыў хворых. Так і пастанавілі. Знайшлі яму дупло ў вадным дрэве, і такім парадкам дзяцел асеў на жыцыё ў садзе.

1. Якія зявяркі знаходзілі сабе прыпынак калі йгрушы?

2. Што пастанавілі зрабіць зявяркі й птушкі, як груша захварэла?

3. Як выглядаў доктар? Як ён зваўся?

4. Як ён лячыў ігрушу?

5. Як зыходзіў дзяцел з дрэва?

Слоўнічак :

– Вусень = caterpillar.

– З леташняга году = зь мінулага году.

Летась = у мінулым годзе, год таму.

– Гора = няшчасце, бядя.

– Апякун, апякунка = той, хто апякуе цца іншымі = a person, who takes care of others.

– Дзяцел = a woodpecker.

– З трывогаю = са страхам.

– З даволена = з прыемнасцяй.

– Каваль = blacksmith.

– Нашая хворая ачуняе = яна выздаравее.

– Я прыцеміў, што... = я пабачыў, я заўважыў, што ...

– Зажурылася = засумавала.


ПТУШКІ ЗІМОЙ

Паглядзі ў вакно. Усе шыбы размаляваныя белымі ўзорамі – гэта мароз іх так размаляваў. Холадна на дварэ. Усё навокал пакрыта белым пушыстым сънегам – зямля, стрэхі дамоў. Навет на дрэвах сънег.

Паглядзі зімовай раніцай на двор. Па сънезе скачуць вераб’і. Ад холаду яны надзымуцца, распушыліся. Скачуць, крошкі падбіраюць. Галкі ѹварони цэлымі чародамі кружацца каля двароў, шукаюць пажывы.

У вёсцы зімою калі хатаў ня толькі гэтыя птушкі можна пабачыць. Сюды й сініцы прылітаюць і навет асьцярожныя сарокі. Ім зімою у лесе няма чаго есці, вось яны ѹлячыцца бліжэй да жыльля чалавека. Калі людзей спадзяюцца яны чым-небудзь пажывіцца.

1. Якія птушкі можна пабачыць зімою ля хатаў?



2. Чаму гэтыя птушкі ляцць бліжэй да чалавечага жыльля?

Слоўнічак :

- Шыба = аконнае шкло.
- Пушысты сынег = сынег, мяккі як пух.
- Птушкі шукаюць сабе пажывы = шукаюць сабе яды.

СІНЯЯ РУКАВІЧКА

На рэчцы былі дзівье палонкі. У першай палонцы дзед рыбу вудзіў, а ў другой унучка кашулю яму паласкала. Скончыла паласкаць, пачала надзяваць рукавічкі ды ўкінула адну ў палонку. Паплыла сіняя рукавічка пад лёдам, як сапраўдная рыбка, – тоўстым пальчыкам, як паплайком, памахвае.


А рыбкі навокал дзіву даюцца: якая цікавая рыбка ў рацэ зьявілася – уся сіняя і з адным толькі паплайком!

- Як завуць цябе, рыбка?
- Рукавічка.
- А адкуль ты будзеш?
- З руکі.

Рукавічка сказала "з руکі", а рыбкам пачулася "з ракі". Рыбкі пачалі падпłyваць да яе і знаёміцца.

А адна плотачка так блізка падплыла, што лусачкай зачапіла і пацягнула за сабой сінюю кучараўую нітачку. Спалохалася плотачка, яна падумала, што новая рыбка хocha яе злавіць і зъесці. Адным духам плотачка даплыла да першай палонкі. Не пасыпела яна добра і адпачыць, як трапіла на кручок. Выцягнуў дзед рыбку разам з сініяй нітачкай.

- Вось дзіва! – сказаў ён. Потым дастаў з кішэні каробку ад



сярнічак і пачаў матаць на яе сінюю нітачку. Матаў, матаў і наматаў вялікі клубок – усю рукавічку выцягнуў з вады.

Тут і ўнучка прыбегла.

- Дзядуля, я рукавічку ў палонку ўкінула!
- А я табе яе з палонкі выцягнуў, – паказаў дзядуля на сіні мокры клубок.

А плотачка ў кошыку хвосцікам усё б'е ды б'е – хочацца ёй расказаць, як сіняя рукавічка рыбкай была.

1. Як трапіла сіняя рукавічка ў рэчку?

2. Якім способам выцягнуў дзед рукавічку з вады?

3. Чаму рыбкам здавалася, што рукавічка – таксама рыбка?

Слоўнічак : – Луска, лусачка = scale (on a fish).

ПРЫЛЁТ ПТУШАК



Ціхая раніца. Сонейка толькі што ўзыішло. У полі ляжыць яшчэ сынег. Толькі ўзгоркі чарнеюць. Лужынкі сцягнуліся за ноч лядком. Але ўжо чуваць вясну, і ўсё пазірае павеснавому.

Выйшаў маленьki Янук на двор. Весела яму й лёгка на сэрцы. Прыгрэе зараз сонца, добра будзе гуляць на дварэ.

Нешта зьвініць у небе тоненкім срэбранным званком. Так хораша, так міла, душа замірае! Янук прыслухаўся. Ня відаць нічога, а ў небе ціха разыліваецца тоненкайа песенька, як грае хто на

срэбранай дудачы. Гэта жаваранак! И так весела Янку, здаеца, каб лъга было, пацалаўаў-бы мілую птушачку. Галубка, яна ўжо вярнулася з далёкае старонкі ў наш край і заліваеца ў ясным небе дзіўнаю песьню.

— Тата, тата! Чуеш жаваранак?

Бацька Янку прыслухаўся:

— Але, жаваранак. Ну, зараз, брат, і шпак прыляціць, а там і бусел, а за ім і ўсе птушкі.

Рад Янук, што першы пачуў жаваранка ды пабег хваліца сваім сябром. Дзеци выхадзілі на двор слухаць першую песьню вясны. І ім было весела.

— Эх, дзеци, ня скора яшчэ вясна! —казаў хто-небудзь старэйши.

Дзеци ня любілі слухаць такія рэчы. Яны любяць вясну, яны любяць, каб гаварылі ім аб вясне. А часамі, праўда, захаладае. Дзеци-ж кажуць, што зусім ня холадна: ня толькі ня холадна — горача навет.

Каждную новую птушку дзеци сустракаюць з радасцю. Цераз некалькі часу прылітае шпак. Холадна, туман, а ён мала дбае. Пляе на ўсё поле вясёлыя песьні, седзячы дзе-небудзь на голай бярэзіне, быццам і холаду яму няма.

У канцы сакавіка ўжо зьбіраеца шмат птушак. У лесе плююць дразды, лясныя жаваранкі, а па балоце важна пахаджае бусел. Па стрэхах бегаюць падманкі й трасуць сваімі даўгімі хвастамі.

А выйдзеш увечары на двор: крычаць качкі: жалобна стогнучы кнігаўкі: як у падушку грукае недзе на возеры бугай. Розныя галасы поўняць паветра, ўсё пляе ды радуецца.

1. Выпіши з чытанкі назовы ўсіх птушак!

Слоўнічак :

— Каб лъга было = каб можна было.

— Але, жаваранак...

Тут але значыць : усё.

НАЦІСК у слове: АЛÉ. — Але, гэта жаваранак.

ÁЛЕ. — Але я ня бачыў жаваранка.

— Бусел = a stork.

— А ён мала дбае = яму хоць-бы што = he doesn't care...

— Бярэзіна, бяроза = birch tree

— Жалобна стогнучы кнігаўкі = сумна ,невясёла ...

— Стогнучы кнігаўкі = ...

Хворы чалавек стогне.

ПЕРШЫЯ КВЕТКІ



Малая дзеци, Юзік і Зося, часта бегалі ўвясну на бераг рэчкі ў лес. Яны глядзелі, як вада ў рэчцы прыбывае, як рыба гуляе па вадзе, як плыве бярвеньне, палкі, кучы сухое травы. А сонейка ўсё ляпей грэла. Апошняя лапінкі снегу ў лесе растапляліся.

Раз маленъкая Зося адбеглася далей у лес. Там рос дубняк і ельнік. На зямлі ляжаў жоўты леташні ліст. Зося бегала па ім і слухала, як шапаціць сухое лісцёў ў яе пад ногамі. Яна хацела ўжо вярнуцца назад ды ўгледзіла гарэхавы кусыцік, а ў кусыціку доўгенькія дубчыкі. Нагнулася яна, каб выламаць сабе дубчык і бачыць — усёроўна як нечыя вочкі харашанька на яе глядзяць.

Аж гэта харашанькія сіненъкія кветачкі на тонкіх ножках. І так іх многа, што, здаеца, уся зямля ў пачеркі прыбралася. Зялёных лісточку ѿшчэ ня было, толькі сухія леташнія, як конскія капы-цікі, ляжалі на зямлі.

— Юзік, а во я кветачкі знайшла! Паглядзі, якія харашанькія, — стала клікаць Зося свайго большага брата.

"Цяпер, – думалі дзеци – мама ня будзе сварыцца, што мы ўсё бегаем з хаты. Мы ёй нарвем гэтых кветачак." І яны пачалі зьбираць кветачкі. Адну кветачку выкапалі з карэнчыкам і прынесьлі дамоў, але яна засохла ў вазоне.

– Гэта кветка – пралеска, – сказала ім маці, – яна расьце на волі, а ў хате ня любіць расьці.

Як пайшлі дзеци ў лясок цераз тыдзень, дык ужо й лесу не пазнаць, – так ён прыбраўся. Пралесак нарвалі яшчэ больш. З краю, на лузе, выраслы жоўтыя кветкі, лотаці. Усю зямлю ў лесе ўсыпалі маленкія мянушачкі. Фіялкі пачалі паказвацца з зямлі. І кожнага дня вырасталі ўсё новыя кветкі. Чарэмха распусцілася, расьцвілі ландыш і гарэлачка. Многа ўсялякіх кветак пасло. У лесе зрабілася хораша, як у садзе.

1. Выпішы з чытанкі назовы ўсіх кветак !
2. Якога колеру бываюць гэтыя кветкі?
3. Што бачылі Юзік і Зосі на беразе ракі?
4. Чаму пралеска засохла ў вазоне?

Слоўнічак :

- Вада ў рэчцы прыбывае = вады ў рэчцы робіцца больш.
- Бярвеньне , бярвёны = logs.
- Дубняк = малады дубовы лясок
Дуб = oak tree.
- Ельнік = малады яловы лясок.
Яліна = fir tree.
- Дубчыкі = галінкі (дрэва або куста).
- Пацеркі = beads.
- Леташнія = зь мінулага году.
- Капыцікі = little hoofs
- Мянушачкі = forget-me-nots.
- Фіялкі = violets.
- Чарэмха = bird-cherry tree.

Веснавыя месяцы : САКАВІК, КРАСАВІК, ТРАВЕНЬ.